

Хроніка



VIII МІЖНАРОДНЫЯ КАРСКІЯ ЧЫТАННІ

Юбілейныя VIII Міжнародныя Карскія чытанні "Мова ў святле класічнай спадчыны і сучасных парадыгм", прымеркаваныя да 140-х годкаў з дня нараджэння акадэміка Я.Ф. Карскага, праходзілі з 14-га па 15-е снежня 2000 г. на базе філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У чытаннях прынялі ўдзел 87 чалавек, з якіх 18 дактароў філалагічных і педагагічных навук, прафесараў. На двух пленарных пасяджэннях выступілі прафесары Л. Судавічэне (Літва), М. Усеваладава (Расія), М. Булахаў (БДПУ імя М. Танка), М. Канюшкевіч (Гродзенскі дзяржуніверсітэт), Н. Мячкоўская, Б. Норман, Л. Чумак, А. Яновіч (прадстаўнікі БДУ). Удзел у чытаннях прынялі таксама навукоўцы з Польшчы і Украіны, супрацоўнікі Маскоўскага, Санкт-Пецярбургскага, Цвярскага ўніверсітэтаў, Нежынскага педагагічнага інстытута. Актыўны ўдзел у працы чытанняў прыняла ўнучка акадэміка дацэнт Таццяна Сяргееўна Карская, якая была ганаровым госцем рэктарата БДУ і перадала ў дар ўніверсітэту дзве арыгінальныя фатаграфіі пачатку XX ст.

Работа VIII Міжнародных Карскіх чытанняў праходзіла ў чатырох секцыях: 1) функцыянальная граматыка; 2) лінгвапрагматыка і лінгвакультуралогія; 3) мова ў прасторы і часе; 4) слова ў паэтычнай карціне свету. Быў праведзены таксама круглы стол "Я.Ф. Карскі – вучоны, рэдактар, чалавек", на якім выступілі прафесары А. Наркевіч, С. Прохарава (БДУ), І. Нешчарэт, В. Абашына (Украіна) і інш. Побач з вядомымі лінгвістамі і культуролагамі добра глядзеліся і такія пачынаючыя даследчыкі, як Н. Перавалова, А. Аўчыннікава, А. Акаева, В. Фокіна, М. Клыгіна, С. Важнік, І. Савіцкая і інш. У цэнтры дыскусій апынуліся даклады М. Усеваладавай (МДУ) "Дэнататыўная і семантычная структура сказа ў межах функцыянальна-камунікатыўнай (прыкладной) мадэлі мовы (Тыповая сітуацыя і прапазіцыя)", Н. Мячкоўскай "У якой ступені розныя класы моўных феноменаў рэlevantныя для разумення культур?", Б. Нормана "Вакацыі ў функцыі дзейніка ў славянскіх мовах", І. Токаравай (МДЛУ) "Этналінгвістычная традыцыя Усходу і Захаду". Кіраўнікі секцый адзначылі высокі навуковы ўзровень дакладаў і паведамленняў І. Гапоненка, Т. Ліпскай, В. Генкіна, М. Даніловіча, А. Лапкоўскай, А. Ханскага.

Чытанні праводзіліся сумесна з лінгвістамі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта, на паліграфічнай базе якога выйшаў асобны том тэзісаў і спецыяльны выпуск "Весніка Гродзенскага ўніверсітэта" (Серыя 1. Гуманітарныя навукі). Яны ж падрыхтавалі і святочны буклет, прысвечаны асноўным вехам жыцця акад. Я. Карскага і гісторыі правядзення навуковых чытанняў, якія, дарэчы, упершыню пасля Гродна і Нежына (Украіна) адбыліся ў Мінску.

М.Р. Прыгодзіч

